



наша СЛОВА

Не пакідайце ж мовы нашай беларускай, каб не ўмёрлі!
ФРАНЦІШАК БАГУШЭВІЧ



Газета выходзіць з сакавіка 1990 года

№ 29 (1232) 22 ЛІПЕНЯ 2015 г.

**25 год назад, 27 ліпеня 1990 года, Вярхоўны савет тады яшчэ
Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі прыняў
“Дэкларацыю аб дзяржаўным суверэнітэце”**



3 1991 па 1996 гг. 27 ліпеня было галоўным нацыянальным святам краіны.
Фота з "Фэйсбука" Леаніда Дзейкі

Антону Шукелойцу - 100

Антон Антонавіч
ШУКЕЛОЙЦ (Шукелойц)
(нар. 19 ліпеня 1915, в. Якелеў-
шчына Ашмянскага пав. Вілен-
скай губ., цяпер Ашмянскі раён
Гарадзенскай вобл.) - беларус-
кі грамадскі дзеяч у ЗША.

Нарадзіўся ў сялянскай
сям'і Антона і Бенедыкты з Пе-
цюковічаў. Бацька меў гаспада-
рку і гандляваў лесам. Скон-
чыў Жупранскую пачатко-
вую школу, паступіў у Ашмян-
скую польскую гімназію. Скон-
чыў аддзяленне славянскай
філалогіі і этнографіі гумані-
стычнага факультэта Універ-
сітэта Стэфана Баторыя (1939).
Падчас студэнцства працаўваў
ва ўніверсітэцкім этнографічным
музеі, часта выезжалі для збору
матрыялаў у розныя мясціны
Беларусі.

У юнацтве далучыўся
да грамадскага руху, падчас
вучобы ў Ашмянскай польскай
гімназіі быў сябрам беларус-
кага гуртка сацыялістычнай
маладзі, якім кіраваў вядомы
ашмянскі сацыялістычны дзеяч
адвакат Аляксандр Барановіч.
У Вільні далучыўся да групы
студэнтаў, якая выдавала часопіс
беларускай сацыялістычнай
думкі "Золак", ідэалагічна
набліжаны да эсэраў. Ва ўні-
версітэце быў сябрам беларус-
кіх студэнцікіх арганізацый:
Беларускага студэнцкага саюза,
Таварыства прыцеліў беларусаведы
(у апошнім быў старшинам). Спявалі
у беларускім хоры пад кі-
рауніцтвам Рыгора Шырмы.

На фэсце асвяцілі пра-



Шукелойц працаўваў настаў-
нікам на Ашмяншчыне. Арганіза-
ваў у Ашмянах першую беларускую
сярэднюю школу, настаўніцкі курсы і каля 90
беларускіх школ на тэрыторыі
былога Ашмянскага павета.

Выкладаў беларускую мову ў
гімназіі, дзе раней вучыўся
сам. У 1940 г. стаў дэпутатам
Ашмянскага гарадскога савета,
загадыкам гарадскога аддзела
народнай асветы і школьнім
інспектарам-метадыстам Аш-
мянскага раёна.

23 чэрвеня 1941 арыш-
таваны органамі НКУС, вызвалі-
ліся з турмы ў выніку налету
німецкай авіяцыі. Падчас на-
цысцкай акупацыі працаўваў у
аддзеле асветы і культуры
Менскай гарадской управы,
дзе ўпараткоўваў архівы
ЗАГСа, часткова знішчаныя ў
выніку ваенных дзеянняў. За-
тым стаў загадыкам Беларус-
кага гістарычнага музея (потым
Краязнаўчы музея). Пасля арганізацыі
у Менску Беларус-
кага культурнага згуртавання
А. Шукелойца прызначылі кі-
рауніком аддзела краязнаўства
галоўной управы. Урэшце

Пасля вайны працаўваў
у сістэме аддукацыі ў лагерах
для перамешчаных асоб у Гер-
манії. Спрабаваў адшукыць у
Баварыі сляды вывезеных ту-
ды беларускіх музеіных каш-
тоўнасцей. У пачатку 1950-х гг.
пераехаў у ЗША. Працаўваў
таварысам пры Інстытуце
вытворчасці моды, у краме
вопраткі "Орбакі". Актыўны
ўдзельнік жыцця беларускай
дыяспары ў ЗША. Шматгадо-
вы старшыня Беларуска-Аме-
рыканскага задзіночніцтва, сябар
рэдакцыі газеты "Беларус", ся-
бар Беларускага інстытута на-
укі і мастацтва ў Нью-Ёрку.

Аўтар дзесяткаў арты-
кулаў, успамінаў, некралогаў
апублікованых у газетах "Ба-
цькаўшчына" і "Беларус".
Апублікаваны матэрыялы А.
Шукелойца пра лёс музеіных
фондаў вывезеных у час Дру-
гой сусветнай вайны з Беларусі
у Германію і Аўстрыю.

Bikipedya.

Мсціслаўскі фэст з “Нашым словам”



таксама па-расейску. Па-
беларуску выступіў толькі
гісторык, дэпутат Савета
Рэспублікі Ігар Марзалюк.
Ён называў Мсціслаў гора-
дам-музеем і заклікаў дама-
гацца, каб гэты статус быў
замацаваны за горадам афи-
цыйна.

- Вы прыехалі ў горад, які да сёня завецца
горадам-музеем. Трэба зрабіць так, каб Мсціслаў стаў
нацыянальным гістарычным
культурным запаведнікам. Ён
гэтага заслугоўвае, - казаў на
адкрыцці фэсту Ігар Мар-
залюк.

У "Горадзе майстроў"
раздавалі мінакам газету Тава-
рыства беларускай мовы "На-
ша слова".

Радыё Свабода.



ISSN 2073-7033



9 772073 703003 >

ласлаўную капліцу ў гонар
князя Расціслава Мсціславіча.
У 1135 годзе ён заклаў Мсці-
слаў, называўшы яго ў гонар
свайго бацькі Мсціслава. Над-
піс на памятнай шыльдзе зроб-
лены на расейскай мове.

На ўрачыстасці ад-
крыцця фэсту прамовы гучалі

васлаўную капліцу ў гонар
князя Расціслава Мсціславіча.
У 1135 годзе ён заклаў Мсці-
слаў, называўшы яго ў гонар
свайго бацькі Мсціслава. Над-
піс на памятнай шыльдзе зроб-
лены на расейскай мове.

На ўрачыстасці ад-
крыцця фэсту прамовы гучалі

На месцы Клецкай бітвы паставілі новы камень з выявай Міхала Глінскага

На месцы
Клецкай бітвы з татарамі ў 1506 г.
з'явіўся новы камень.
Месца і раней было
адзначанае, але да-
далася выява князя
Міхала Глінскага з
сілуэтам сярэдня-
вечнага Клецка.

Радыё Раця.





Грамадскае аўяднанне
"Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны"
 220034, г. Мінск, вул. Румянцава, 13, тэл/факс 284-85-11.
 Р/р № 30157412330011 у ЦБІГ № 539ААТ "Белвестсміністэрство" г. Мінск, код 739.

17 ліпеня 2015 г. №163

Старшыні Федэрациі
прафсаюзаў Беларусі
Сп. М.С. Орда

220126, Мінск
пр. Пераможцаў, 21

СПРАВАЗДАЧА

На падставе дагавора дабрачыннай (спонсарскай) дапамогі, заключанага на падставе Пастановы выканкама Савета федэрациі прафсаюзаў Беларусі ад 25.06.2015 № 307, Грамадскае аўяднанне "Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны" атрымала ад Федэрациі Пррафсаюзаў Беларусі грошовыя сродкі ў памеры 3600000 (тыры мільёны шэцьсот тысяч) беларускіх рублёў.

У адпаведнасці з даговорам грошовыя сродкі былі выкарыстаныя на падпіску шэрагу цэнтральных раённых бібліятэк краіны, музеяў, гімназій і школ горада Мінска, а таксама ГА "ТБМ імя Ф. Скарыны" на беларускамоўную перыядычныя выданні Рэспублікі Беларусь. У дадатку № 1 да справаздачы абазначаны суб'екты падпіскі і грошовыя сумы.

Да справаздачы дадаючыя копіі плацёжных дакументаў на дзвюх старонках.
Старшыня ТБМ Алег Трусаў.

Дадатак № 1 да справаздачы ад 17.07.2015 г.

№	Суб'ект падпіскі	Тэрмін падпіскі	Сума
1	ГА "Таварыства беларускай мовы імя Ф. Скарыны" ("Беларускі час", "Бярозка", "Наша слова", "ЛіМ") Газета "Наша слова"	пяць месяцаў	746110 б.р.
2	Цэнтральная раённая бібліятэка г. Ляхавічы	пяць месяцаў	48825 б.р.
3	Цэнтральная раённая бібліятэка г. Мінск, пр-кт Прывітскага, 121	пяць месяцаў	48825 б.р.
4	Цэнтральная раённая бібліятэка г. Бялынічы	пяць месяцаў	48825 б.р.
5	Хоцімскі гісторыка-краязнаўчы музей	пяць месяцаў	48825 б.р.
6	Нацыянальны гісторычны музей Беларусі	пяць месяцаў	48825 б.р.
7	Нарадзянскі этнографічны музей	пяць месяцаў	48825 б.р.
8	Лельчицкі краязнаўчы музей	пяць месяцаў	48825 б.р.
9	Цэнтральная раённая бібліятэка г. Глуск	пяць месяцаў	48825 б.р.
10	Клімавіцкі раённы краязнаўчы музей	пяць месяцаў	48825 б.р.
11	Брагінскі гісторычны музей	пяць месяцаў	48825 б.р.
12	Бібліятэка УА МДЛУ (г. Мінск)	пяць месяцаў	48825 б.р.
13	Цэнтральная раённая бібліятэка г. Маларыта	пяць месяцаў	48825 б.р.
14	Цэнтральная раённая бібліятэка г. Мсціслаў	пяць месяцаў	48825 б.р.
15	Гімназія № 9 г. Мінска	пяць месяцаў	48825 б.р.
16	ШШ № 190 г. Мінска	пяць месяцаў	48825 б.р.
17	Кармянская раённая бібліятэка	пяць месяцаў	48825 б.р.
18	ШШ № 68 г. Мінска	пяць месяцаў	48825 б.р.
19	ШШ № 60 г. Мінска	пяць месяцаў	48825 б.р.
20	Мсціслаўскі гісторыка-археалагічны музей (НС, КГ)	153470 б.р.	
21	Гімназія № 4 г. Мінска	пяць месяцаў	48825 б.р.
22	Гімназія № 23 г. Мінска	пяць месяцаў	48825 б.р.
23	Гімназія № 14 г. Мінска (НС, КГ)	153470 б.р.	
24	Петрыкаўскі раённы краязнаўчы музей	пяць месяцаў	48825 б.р.
25	Чавускі раённы краязнаўчы музей	пяць месяцаў	48825 б.р.
26	Шумілінскі гісторыка-краязнаўчы музей	пяць месяцаў	48825 б.р.
27	Жабінскі гісторыка-краязнаўчы музей	пяць месяцаў	48825 б.р.
28	Быхаўскі краязнаўчы-гісторычны музей	пяць месяцаў	48825 б.р.
29	Дзіцячая бібліятэка № 14 (г. Мінск, НС, КГ)	153470 б.р.	
30	Хойніцкі гісторыка-краязнаўчы музей	пяць месяцаў	48825 б.р.
31	Чэрыкаўскі гісторыка-краязнаўчы музей	пяць месяцаў	48825 б.р.
32	Крычаўскі раённы краязнаўчы музей	пяць месяцаў	48825 б.р.
33	Дубровенская раённая бібліятэка	пяць месяцаў	48825 б.р.
34	Краснапольскі гісторыка-этнографічны музей	пяць месяцаў	48825 б.р.
35	Дрыбінскі раённы гісторыка-этнографічны музей	пяць месяцаў	48825 б.р.
36	Ганцавіцкі краязнаўчы музей	пяць месяцаў	48825 б.р.
37	Калінкавіцкі краязнаўчы музей	пяць месяцаў	48825 б.р.
38	Петрыкаўская ЦРБ	пяць месяцаў	48825 б.р.
39	Ельскі краязнаўчы музей	пяць месяцаў	48825 б.р.
40	Старарадарожскі гіст.-этнаграф. музей	пяць месяцаў	48825 б.р.
41	Старарадарожская ЦРБ	пяць месяцаў	48825 б.р.
42	Жодзінскі краязнаўчы музей	пяць месяцаў	48825 б.р.
43	Бабруйская ЦРБ	пяць месяцаў	48825 б.р.
44	Кіраўская ЦРБ	пяць месяцаў	48825 б.р.
45	Кліачоўская ЦРБ	пяць месяцаў	48825 б.р.
46	Нясвіжская ЦРБ	пяць месяцаў	48825 б.р.
47	Любанская ЦРБ	пяць месяцаў	48825 б.р.
48	ШШ № 14 г. Баранавічы	пяць месяцаў	48825 б.р.
49	Чачэрскі гіст.-этнагр. музей	пяць месяцаў	48825 б.р.
50	Добрушскі гіст.-этнагр. музей	пяць месяцаў	48825 б.р.
51	Белазёрская гар.-пасялк. б-ка	пяць месяцаў	48825 б.р.
52	Магілёўская ЦРБ	пяць месяцаў	48825 б.р.
53	ШШ № 10 г. Мінск	пяць месяцаў	48825 б.р.
54	Будаўнічы каледж г. Мінск	адзін месяц	9765 б.р.
	Агульная сума падпіскі: З іх 3600000 - сродкі ФПБ, а 8710 - сродкі ТБМ.		3608710 б.р.
	Старшыня ГА "ТБМ імя Ф. Скарыны"	Алег Трусаў.	

Іспанка праз інтэрнэт вывучыла беларускую як родную і арганізавала курсы ва ўніверсітэце Гранады

Павінная адназначна
заўжды ўсміхаца,
Бо грэх не карыстаца
прыгажосцю.
Чаго ты плачаиш? Ну?"

Студэнтка Анхэла Эспіноса з Малагі ніколі не была ў Беларусі, вывучыла мову па падручніках у інтэрнэце і чакае выдання кнігі беларускіх вершаў "Раяль ля мора". А ва ўніверсітэце Гранады арганізавала курсы "Мова Нанова" для трох іспанскіх студэнтаў.

Анхэла вядзе блог пад назімай "Іншаземка, якая піша па-беларуску".

Анхэла так вольна і правільна гаворыць па-беларуску, як не можа большасць выпускнікоў беларускіх школ. Гэтага яна дамаглася ўсяго за два апошнія гады.

- Пачала вывучаць самастойна ўдома з падручнікамі, з кнігамі, - распавядае яна. - Спачатку ўвогуле ні з кім не размаўляла. Што праўда, вельмі шмат чытала. Я вельмі ўсцешаная, што адносна добра атрымалася і што магу з вами сеяня размаўляць.

Беларускую мову Анхэла пачала ў 15 гаду, калі трапіла ў ЗША, выйграўшы дзяржаўную стыпендыю.

- Паехала туды на месец, там быўлі студэнты з розных краін. Я ўпершыню пачула славянскія мовы. Да свайго сораму цяпер, я не ведала, дзе беларуская мова, а дзе ўкраінская, - усміхаецца Анхэла. - Там я зацікаўлялася мовамі і потым падтрымлівала контакт з гэтымі людзьмі. Паступіла на славянскую філалогію ва ўніверсітэт у Гранадзе. Верши, якія ў кнізе, я напісала ўжо ў мінулым годзе. Цяпер у мене ўжо готовы новы зборнік.

Пра нашу краіну Анхэла марыць ужо даўно і моцна спадзяеца, што калі ў верасні пераедзе ў магістратуру ў Варшаву, то трапіць адтуль да нас будзе лягчэй.

Пра тое, якая Беларусь,

Анхэла шмат чытае, але ўяўляе сабе краіну сваёй мары не наважваєца, пакуль не пачаць на свае вочы.

- Я ведаю, што Беларусь не такая, як у літаратуры. У мене там добрая сябры і знаёмыя, яны распавядаюць, - кажа яна. - Таму ў мене ў галаве карціна, спадзяюся, не вельмі далёкая ад праўды. Прыехаць у Беларусь - гэта мара. Янич не могу дакладна сказаць, як я ёўляю. Я не вельмі хачу ўяўляць і ствараць у галаве карціну, пакуль я не пабачу. Каб паўнавартасна ўспрымаць як ёсць, калі нараішце прыеду.

Іспанцы пра Беларусь ведаюць мала, - пачвярджает Анхэла.

- У Малазе гуляе футбаліст ваш Ягор Філіпенка, - смяеца яна. - Насамрэч прафесійнікі не відомы. Часам бывае, што ёсць нейкая навіна пра Беларусь. Альбо пра спорт, альбо пра палітыку. Пра палітыку, на жаль, нічога добрага не кажуць. Пра спорт - па-разнаму. А так іспанцы не вельмі часта думаюць пра Беларусь. Гэта далёкая краіна, і іспанцы не вельмі маюць яе на ўвазе.

Я пішу верши з шасці гадоў
"Такая дзяўчына, як ты,

ці не размайляць па-беларуску - такое пытанне дагэтуль стаіць перад самімі беларусамі. Але не перад Анхэлай.

- Беларуская мова мне шмат ужо ў чым дапамагла, - кажа дзяўчына-філолаг. - Дзякуючы ёй я разумею на шмат летні юны славянская мова. Нават якія вывучала нефармальна. Гэта надзвычайна багатая мова. Вельмі цэнтральная мова сярод славянскіх. І дае магчымасць вельмі добра зразумець славянскую лінгвістыку.

Як прыклад, Анхэла



распавядае, што сёлета вучыла балгарскую, і з веданнем беларускай гэта далося ў разы лягчэй.

- Я нават арганізавала ў гэтым годзе курсы "Мова нанова" ў Гранадзе. Да мене трох чалавекі хадзілі на заняткі, - шчырае хваліца Анхэла.

- Гэта годна для Іспаніі! Я вывучала славянскія мовы. У групе польскай мовы я была адна. У групе балгарской мовы было два чалавекі - я і яшчэ адна студэнтка. У групе расейскай мовы - дзевяць. А ў мене на беларускай - трои!

Менавіта Анхэлу мы папрасілі адказаць на пытанне, навошта вучыць беларускую мову.

- Я лічу, што трэба. Рэзумею, што прагматычна, на пэўную, можна абысьціся. Але навошта? Я нават кажу не "навошта вучыць?", а "чаму НЕ вучыць?", - пытаецца Анхэла. - Гэта асноўная частка беларускай культуры, асноўная частка беларускай асобы. Я сама раней не ведала беларускую мову, але вельмі любіла Беларусь і беларускую культуру. А калі я атрымала прэмію "Беларусь у фокусе", паехала ў Варшаву, пазнаёмілася з беларускімі журналіст



Павел Сияцко

Прозвішчы Беларусі. Частка III. Найменні знакамітых людзей (паводле беларускага друку)

Абламейка (Сяргей А.) - вытвор з фармантам-*еїка* ад антрапоніма *Аблам* і значэннем 'нашчадак названай асобы': *Абламейка*. ФП: *аблам* ('футра, шкура з ворсам') - *Аблам* (мянушка, затым прозвішча) - *Абламейка*.**Агінскі** (Міхал Клеафас А.) - вытвор з фармантам-*сکі* ад тапоніма *Агінава* і значэннем 'нарадзінец, жыхар названага паселішка': *Агін-скі*.**Ажэшка** (Элаіза А.) - вытвор з фармантам-*ка* ад антрапоніма *Ажэх* і значэннем 'жонка названай асобы': *Ажэш(x/u)-ка*. Польская пісьменніца з першасным дзвоным прозвішчам *Паўлоўская*. Падчас замужжа (прозвішча мужа *Арэх*) набыла найменне *Арэшка* (*Арэх-ка*): у польскім гучанні *Ажэшка* (*Orzeszko*). На помніку у г. Гродна першасна было напісаны *Eliza Orzeszko*, потым змянілі: *Elizie Orzeszkowej*.**Альхімовіч** (Казімір А., Гіцыянт А.) - вытвор з фармантам баяцькаймення-*овіч* ад антрапоніма *Альхім* і значэннем 'нашчадак названай асобы': *Альхім-овіч*. ФП: *Ефімій* (імя) - *Альхім* (народна-гутарков. форма яго) - *Альхімавіч* - *Альхімовіч*.**Аляксюк** (Павел А.) - вытвор з супіксам-*юк* ад антрапоніма *Алекс* і значэннем 'нашчадак названай асобы': *Алекс-юк*. ФП: *Аляксей* (імя) - *Алекс* (народна-гутарковая форма яго) - *Алекс* (мянушка, затым прозвішча) - *Алексюк* - *Аляксюк*.**Амільчук** (Марына А.) - вытвор з супіксам-*уک/-чук* ад антрапоніма *Амілян/Амелька* і значэннем 'нашчадак названай асобы': *Амель-чук/Амільчук*. ФП: *Емільян* (імя) - *Амелька* - *Амільчук*. Або: *Амеля* (жан. імя) - *Амельчук* - *Амільчук*.**Ананцэвіч** (Ігнат А.) - вытвор з супіксам бацькаймення-*эвіч* ад антрапоніма *Ананька* і значэннем 'нашчадак названай асобы': *Анань-эвіч*-*ананцэвіч*. ФП: *Ананій* (імя) - *Ананька* (нар.-гут. форма) - *Ананькевіч* - *Ананцэвіч*.**Арда** (Вячаслаў А.) - семантычны вытвор ад апелятыва *арда* 'татарскае войска', 'саюз плямёнаў', 'дзяржава ў старожытных усходніх народаў' і інш.; рас. і ўкр. *орда* < цюрк. *ordu* 'лагер, стан войска, рэздэнцыя хана'. (Этымалагічны слоўнік беларускай мовы. 1978. Т. I. с. 146-147).**Ардынскія** (Людміла А.) - вытвор з фармантам-*ынскія* ад тапоніма *Арда* і значэннем 'народзінец, жыхарка названага паселіща': *Ардынскія*. ФП: *арда* (гл. вышай) - *Арда* (мянушка) - *Арда* (прозвішча) - *Ардын* ('нашчадак арды, вытвор з супіксам-*ын*) - *Ардыны* (тапонім з прозвішчам *Ардын*) - *Ардынскія*.**Арэхва** (Мікалай А.) - гутарковая форма ад канан. *Арефа* набыла ролю прозвішча.

шча.

Асінчук (Марына А.) - вытвор з акцэнтаваным суфіксам-*-чук* ад антрапоніма *Bocin* (*Acin*) і значэннем 'нашчадак названай асобы': *Bocin-чук* - *Асінчук*. ФП: *Bocin* (імя сучаснае нарматыўнае) - *Bocinчук* - *Асінчук*.**Багамаз** (Ірына Б.) - семантычны вытвор ад апелятыва *багамаз* (разм., састар.) 'іканапісец'.**Багамазава** (Ірына Б.) - вытвор з фармантам-*-ава* ад антрапоніма *Багамаз* і значэннем 'нашчадак названай асобы': *Ажэш(x/u)-ка*. Польская пісьменніца з першасным дзвоным прозвішчам *Паўлоўская*.**Багун** (Іван Б.) - семантычны вытвор ад апелятыва *багун* 'балотная вечназлёная расліна сямейства верасовых з рэзкім адураньням пахам'.**Бартосік** (Іван Б.) - вытвор з суфіксам-*-ік* ад антрапоніма *Бартосік* і значэннем 'нашчадак названай асобы': *Бартос-ік*. ФП: *Бартломей* (катал. імя) - *Бартос* (народна-гут. форма яго) - *Бартос* (мянушка, затым прозвішча) - *Бартосік*.**Басюк** (Іван Б.) - вытвор з суфіксам-*-юк* ад антрапоніма *Бас* і значэннем 'нашчадак названай асобы': *Бас-юк*. ФП: *бас* (апелятыв з значэннем 'самы нізкі мужчынскі голос', а таксама 'спявак з такім голосам', 'духавы або струны інструмент нізкага рэгістра') - *Бас* (мянушка, затым прозвішча) - *Басюк*.**Бахматовіч** (Казімір Б.) - вытвор з акцэнтаваным суфіксам-*овіч* ад антрапоніма *Бахмат* і значэннем 'нашчадак названай асобы': *Бахмат-овіч*.**Басюк** (Генадзь В.) - вытвор з суфіксам-*-юк* ад антрапоніма *Бас* і значэннем 'нашчадак названай асобы': *Бас-юк*. ФП: *бас* (апелятыв з значэннем 'самы нізкі мужчынскі голос', а таксама 'спявак з такім голосам', 'духавы або струны інструмент нізкага рэгістра') - *Бас* (мянушка, затым прозвішча) - *Басюк*.**Баяровіч** (Мар'ян Б.) - вытвор з акцэнтаваным суфіксам-*-овіч* ад антрапоніма *Баяр* і значэннем 'нашчадак названай асобы': *Баяр-овіч*. ФП: *баяр* ('буйны землеўладальнік, які належыў да вышэйшых слáёў грамадства') - *Баяр* (мянушка, затым прозвішча) - *Баяровіч*.**Біблія** (Юлія Б., Валянцін Б.) - семантычны вытвор ад апелятыва *біблія* 'той, хто *бібікае* (бі-бі-бі)' - сігналіць на машыне'.**Валадось** (Аркадзь В.) - народна-гутарковая форма (з фіналлю-*-осы-сы*) ад *Валадзімір* набыла ролю прозвішча.**Валан** (Андрэй В.) - семантычны вытвор ад апелятыва *валан* 'прышыўная палоска лёгкай тканины ў выглядзе фальбоны або брыкоў на сукенцы, бляізіне', а таксама 'спечыяльны шарык у бадміntonе'. Або вытвор ад *валан* 'звязь, кляіка': *Вал-ан* 'той, хто кляікае'.**Валычук** (Ігар В.) - вытвор з суфіксам-*-ык* ад антрапоніма *Валынка* і значэннем 'нашчадак названай асобы': *Валынч(к/ч)-ык*. ФП: *валынка* ('духавы народны музычны інструмент, зроблены з трубак,устаўленых у скруны мяшок; дуда') - *Валынка* (мянушка) - *Валынка* (прозвішча) - *Валынчык*. Або: пераробленае ад апелятыва *валынчык* ('музыкант, які іграе на валынцы') з заменай суфікса-*-ышык*на-*-ык* для адмежавання ад апелятыва.**Вараава** (Уладзімір В.) - магчымы варыянт ад даўнейшага імя *Варнава* (М. Бірлыка), бытую і сярод украінцаў.**Варатнікова** (Аксана В.) - форма прыметніка з фармантам-*-а* ад антрапоніма *Варатнік* і значэннем 'нашчадак названай асобы': *Варатнік-а*. ФП: *варатнік* (стараўлар. *воротнік* 'брэмнік'; *вороты-ник*) - *Варатнік* (мянушка, затым прозвішча) - *Варатнікова*.**Вараціла** (Міхаіл В.) - семантычны вытвор ад апелятыва *вараціла* 'чалавек, які варочае вялікімі справамі', 'дзялак'.**Варашильскі** (Віктар В.) - вытвор з фармантам-*-скі* ад тапоніма *Варашилы* і значэннем 'народзінец, жыхар названай мясціны, паселішча': *Варашиль-скі*. ФП: *варашиль* ('хто варушиць, чапае тое, да чаго ён не мае справы') - *Варашила* (мянушка, затым прозвішча) - *Варашилы* (тапонім з прозвішчам *Варашила*) - *Варашильскі*.**Васько** (Уладзімір В.) - размоўная форма *Васька* (канацінае ад *Васіль*) набыла ролю прозвішча (шляхам акцэнтавання фінальнага галоснага *а-о*) - *Васька-Васько*.**Васюк** (Генадзь В.) - вытвор з суфіксам-*-юк* ад антрапоніма *Вася* (*Васі*) і значэннем 'нашчадак названай асобы': *Вас-юк*. ФП: *Васіль* - *Вася/Вась* - *Васюк*.**Вашкевіч** (Аляксандар В.) - вытвор з акцэнтаваным суфіксам-*-евіч* ад антрапоніма *Вашко* і значэннем 'нашчадак названай асобы': *Гасціл-овіч*. ФП: *гасціць* ('жыць у каго-небудзь на становішчы госця') - *гасціла* ('той, хто *госциць*, *гасцюе*' фармант-*-ла*) - *Гасціла* (мянушка, затым прозвішча) - *Гасцілавіч* - *Гасціловіч*.**Гільдзюк** (Юры Г.) - семантычны вытвор ад апелятыва *гільдзюк* 'сябра *гільдыі*, аўяднання купцоў або рамеснікаў' (у сяродневіковай Еўропе < *нам. Qilde* 'аўяднанне').**Глякоўскі** (Станіслаў Г.) - вытвор з фармантам-*-оўскі* ад тапоніма *Глякі* і значэннем 'народзінец, жыхар названага паселішча': *Дзёмк-аўскі*/*Дзялк-оўскі*. ФП: *дзялан* (імя) - *Дзялко* (тапонім) - *Дзяланкі*.**Глізгаў** (Маргарыта Дз.) - семантычны вытвор ад апелятыва *дзялан* - (утварэння з суфіксам-*-ун* ад *дзяланка* 'пушка' плёткі, агаворваць') - *Дзяланы* (прозвішча) - *Дзяланіч*.**Гільдзюк** (Юры Г.) - семантычны вытвор ад апелятыва *гільдзюк* 'той, хто *гільдзюць*' (дзяланьне). Або як шляхетная форма ад *Гляк* - *Гляк-оўскі*.**Граблеўскі** (Станіслаў Г.) - вытвор з фармантам-*-еўскі* ад тапоніма *Граблі/Грэблі* і значэннем 'народзінец, жыхар названага паселішча': *Грабл-еўскі*. Або ад *Граблева* - *Граблеўскі*.**Грушнік** (Фёдар Г.) - семантычны вытвор ад апелятыва *грушнік* 'зараснік *груші*', а таксама 'аматар *груші*' (*грушнік*). ФП: *грушнік* ('фруктовое дрэва сямейства ружакветных з сакавітымі пладамі ў форме акруглена коноса, а таксама плод гэтага дрэва') - *Груша* (мянушка, затым прозвішча) - *Грушы* ('паселішча, дзе жывуць асобы з прозвішчам *Груша*') - *Грушэўская*.**Грушэўская** (Жана Г.) - вытвор з фармантам-*-ўская* ад тапоніма *Груша/Грушы* і значэннем 'жыхар, народзінец названай мясціны, паселішча': *Грушэўская* ('фруктовое дрэва сямейства ружакветных з сакавітымі пладамі ў форме акруглена коноса, а таксама плод гэтага дрэва') - *Груша* (мянушка, затым прозвішча) - *Грушы* ('паселішча, дзе жывуць асобы з прозвішчам *Груша*') - *Грушэўская*.**Грушаўка** (Марыяна з грушавым садам) - *Грушаўка* ('мясціна з грушавым садам') - *Грушаўка* - *Грушэўская* (з адценнем шляхетнасці).**Грынявіцкі** (Ігнат Г.) - вытвор з фармантам-*-цкі (-скі)* ад тапоніма *Грынявічы/Грыневічы* і значэннем 'народзінец, жыхар названага паселішча': *Грынявіц(ч)у-кі*. ФП: *Грынь* (ад канан. імя *Грыгорый*) - *Грыневіч* (бацькайменне) - *Грыневічы* (тапонім з прозвішчамі *Грыневіч*) - *Грынявіцкі*.**Даўжэнка** (Андрэй Д.) - вытвор з фармантам-*-энка* ад антрапоніма *Даўгі* і значэннем 'нашчадак названай асобы': *Даўж-е-(ж)-энка*. ФП: *дэвіч* ('прагна на хацець') - *дэвада* ('прагна насыць') - *дадоба* (мянушка) - *Дадоба* (прозвішча) - *Дадобін*.**Даўжэнка** (Андрэй Д.) - вытвор з фармантам-*-энка* ад антрапоніма *Даўгі* і значэннем 'нашчадак названай асобы': *Даўж-е-(ж)-энка*. ФП: *дэвіч* ('прагна на хацець') - *дэвада* ('прагна насыць') - *дадоба* (мянушка) - *Дадоба* (прозвішча) - <



Як беларусізаваць рэальны сектар эканомікі?

Змагаючыся за беларускую мову ў сферы адукцыі і культуры беларуская грамадскасць у апошнія гады вельмі мала ўвагі ўдзяляе сітуацыі з беларускай мовай у рэальнай сферы эканомікі. Эпізадычна праца з банкамі дала пэўны плён, некаторыя прадпрыемствы самі ўжываюць беларускую мову ў рэкламе і маркіроўцы прадукцыі, але гэта абсалютная меншасць. Старшыня Лідской арганізацыі ТБМ Лявон Анацка звязнуўся па пытанні ўжывання беларускай мовы на шэраг лідскіх прадпрыемстваў і атрымаў адказы.

	ОКТОБР 590586728
Адкрытае акцыянернае таварыства «Лідаграпраммаш»	
Рэспубліка Беларусь ул. Інтэрн., 52, 231300, г. Ліда, Гродзенская вобл. Тел.: (0154) 52 27 69, факс: 52 24 54. Факс: (0154) 52 02 56. E-mail: webmaster@lido.by , http://www.lido.by . Прил.: 3012264401015 у папярэднікі №228 г. Ліда ААТ "Белізмашблак" - г. Ліда, вул. Міцкевіча, 39 МФО 153001779, УНП: 590586728, ОКПД 29217364	

14.07.2015 № 09-09/1377
на № _____ от _____ гр-ну Анацку Леаніду Яўгенавічу,
вул. Хімгарадок, д. 3, кв. 7,
231300, г. Ліда

Паважаны Леанід Яўгенавіч!

На Вашу прапанову ад 30 чэрвеня 2015 г., унесенну ў кнігу заўгад і прапаноў ААТ "Лідаграпраммаш" адказываем, што рэкламныя праспекты на прадукцыю, якую вырабляе наша таварыства, складзены на рускай і англійскай мовах. Гэта на дадзены момант адпавядзе патрэбам рынку прадаж сельскагаспадарчай тэхнікі, амаль 70 працэнтаў якой рэалізуецца на тэрыторыі Расійскай Федэрацыі, краін блізкага і дальнія замежжа.

Згодна з гэтымі адпаведнасцімі і з вымогамі стандарту СТБ 180 9001 маркіраванне прадукцыі і запасных частак да яе прадаўдзіца таксама на рускай і замежнай мовах.

Кіраўніцтва ўважліва вывучыла Вашу прапанову аб пашырэнні ўжывання беларускай мовы ў рэкламаванні і маркіраванні прадукцыі таварыства і прыме меры па яе выкарыстанні з улікам маркетынговых даследаванняў рынкаў збыту і эканамічнай эффектунасці для нашага таварыства.

З павагай

Дырэктар ААТ Ч.М. Якубашка.

Гродзенскіе республіканскіе ўнітарные прадпрыемствы электротехнікі «ГРОДНАСНЕРГАЗ»	Гродзенскіе республіканскіе ўнітарные прадпрыемствы электротехнікі «ГРОДНАСНЕРГАЗ»
ЛІДСКІЕ ЭЛЕКТРЫЧНЫЕ СЕТКІ РУП «Гродзенскія сістэмы»	ЛІДСКІЕ ЭЛЕКТРЫЧНЫЕ СЕТКІ РУП «Гродзенскія сістэмы»
інш.: 65, 231300, г. Ліда, Гродзенская вобл. тэл.: (0154) 539859, факс: (0154) 520328 р/н: 38012340181010/974 у цэнтре банкаўскіх услуг № 403 ААТ "БЕЛ-Банк", код 369 УНП: 500036438, АКПД: 00105879 E-mail: lefe@bpb.by	інш.: 65, 231300, г. Ліда, Гродзенская вобл. тэл.: (0154) 53-19-29, факс: (0154) 53-29-69, E-mail: kanc_228@belinvestbank.by www.belinvestbank.by

08.07.15 № А-1
На № _____ от _____
Г Анацка Леаніду Яўгенавічу
вул. Хімгарадок д. 3, кв. 7,
г. Ліда, 231300

Паважаны Леанід Яўгенавіч!

На сутнасці звароту, занесеннага Вамі 30 чэрвеня 2015 года ў кнігу заўгад і прапаноў Лідскіх электрычных сетак, раслумчава наступнае:

У адпаведнасці з артыкулам 17 Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь дзяржавнымі мовамі Рэспублікі Беларусь з'яўляючы беларускай і рускай мовы.

Ужыванне як беларускай, так і рускай моў у філіяле арганізавана згодна патрабаванняў нарматыўных документаў Рэспублікі Беларусь.

Усе кіраўнікі, іншыя работнікі прадпрыемства валодаюць беларускай мовай у аўтаматично, неабходным для выканання імі сваіх службовых абавязкаў.

Звароты, якія падаюцца грамадзянамі на беларускай мове прымаюцца і разглядаюцца ў адпаведнасці з дзеючым заканадаўствам. Адказы на звароты афармляюцца на мове звароту. Тэксты на пячатках, штампах, фармулярах, афіцыйных бланках выконваюцца як на беларускай, так і на рускай мовах.

Што датычыцца тэхнічнай дакументацыі (інструкцый, палажэнняў і інш.), то большасць з іх, на жаль, рыхтуєца на рускай мове, што ўвогуле не супярэчыць патрабаванням Закона Рэспублікі Беларусь ад 26 студзеня 1990 года "Аб мовах у Рэспубліцы Беларусь" (з улікам змяненняў і дапаўненняў ад 13.07.1998 N187-3, ад 22.12.2005 N76-3, ад 10.05.2007 N225-3, ад 09.11.2009 N51-3, ад 16.11.2010 N190-3, ад 03.07.2011 N278-3, ад 10.07.2012 N426-3, ад 03.01.2013 N15-3). Аднак, пры наяўнасці такой магчымасці, філіям набываюцца выданні нарматыўных документаў, апублікаваныя на беларускай мове.

Прынятае па сутнасці звароту рашэнне Вы можаце абскардзіць у нашу вышэйшай арганізацыю Гродзенскае рэспубліканскае ўнітарнае прадпрыемства электраэнергетыкі "Гроднаэнерга", якое знаходзіцца ў г. Гродна, пр-кт Касманаўтаў, д. 64. генеральны дырэктар: Шацернік Уладзімір Уладзіміровіч. Тэлефон для запісу на асабісты прыём (80152) 79-23-59.

Дырэктар Лідскіх ЭС

В.С. Жук.

Беларускіе дзяржаўныя і камунальныя прадпрыемствы	LIDA
АДКРЫТАЕ АКЦЫЯНЕРНАЕ ТАВАРЫСТВА «ЛАКАФАРБА» Г. ЛІДА	Беларускі государственный концерн по нафтэ и химии
ул. Інтэрн., 71, 231300, г. Ліда, Гродзенская вобл. тэл.: (0154) 52 27 69, факс: 52 24 54. E-mail: lakafarba@lido.by , http://www.lido.by .	АДКРЫТОЕ АКЦЫЯНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЛАКОФАРБА» Г. ЛІДА
ул. Інтэрн., 71, 231300, г. Ліда, Гродзенская вобл. тэл.: (0154) 52 27 69, факс: 52 24 54. E-mail: lakafarba@lido.by , http://www.lido.by .	ул. Інтэрн., 71, 231300, г. Ліда, Гродзенская вобл. тэл.: (0154) 52 27 69, факс: 52 24 54. E-mail: lakafarba@lido.by , http://www.lido.by .

08.07.2015 № 10295
На № _____ от _____ Анацка Л.Я.,
вул. Хімгарадок, д. 3, кв. 7,
231300, г. Ліда

Аб рэкламаванні і маркіраванні прадукцыі

Паважаны Леанід Яўгенавіч!

На Ваш зварот ад 30 чэрвеня 2015 г. паведамляем наступнае.

У адпаведнасці з Законам Рэспублікі Беларусь "Аб рэкламе" на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь рэклама распаўсюджваецца на беларускай альбо рускай мовах. У сноўнай чаргі Законам Рэспублікі Беларусь "Аб ахове правоў спажыўшоў" прадугледжана, што інфармацыя аб таварах даводзіцца да ведама спажыўшоў на беларускай альбо рускай мовах. Такім чынам, у дзеяниях ААТ "Лакафарба", г. Ліда пры рэкламаванні і маркіраванні прадукцыі прадпрыемства на рускай мове адсутнічаюць парушэнні дзеючага заканадаўства Рэспублікі Беларусь.

Што датычыцца выкарыстанні беларускай мовы у далейшым, то даннае пытанне можа быць разгледжана у будучым, аднак на дадзены момант важкіх падстаў для змянення існуючага парадку ў рэкламаванні і маркіраванні прадукцыі прадпрыемства.

Дырэктар А.В. Сойка.

Белінвестбанк	Белінвестбанк
АДКРЫТАЕ АКЦЫЯНЕРНАЕ ТАВАРЫСТВА	АДКРЫТОЕ АКЦЫЯНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
Цэнтр банкаўскіх услуг №228 ААТ «Белінвестбанк» г. Ліда	Цэнтр банкаўскіх услуг №228 АО «Белінвестбанк» г. Ліда
ул. Міцкевіча, 39, 231300, г. Ліда тэл.: (0154) 53-19-29, факс: (0154) 53-29-69, E-mail: kanc_228@belinvestbank.by www.belinvestbank.by	ул. Міцкевіча, 39, 231300, г. Ліда тэл.: (0154) 53-19-29, факс: (0154) 53-29-69, E-mail: kanc_228@belinvestbank.by www.belinvestbank.by

10.07.2015 № 55-03-45/
На № _____ от _____

Анацка Л.Я.,
вул. Хімгарадок, д. 3, кв. 7,
231300, г. Ліда

Паважаны Леанід Яўгенавіч!

Цэнтр банкаўскіх паслуг № 228 ААТ "Белінвестбанк" г. Ліда (далей - Банк) разгледзе Ваш зварот, які быў зарэгістраваны за № А-6 ад 30 чэрвеня 2015 года ў кнізе заўгад і прапаноў, і па сутнасці выказанных Вамі пытанняў паведамляем наступнае.

У перыяд з верасня 2009 года па цяперашні час Вы з'яўляецесь кліентам нашага Банка як трывалынік банкаўскай плацёжнай карткі і размяшчаецце часова свабодны грашовыя сродкі ва ўклад (дэпазіт), у сувязі з чым, выказываем Вам падзяку за аказаны дадзены, прадпрыяглай і неперарыўнае супрацоўніцтва.

На жаль, вымушаны канстатаваць, што на дадзены момант не прадстаўляеца магчымым здзяйсніць набор супрацоўнікаў, якія ў дасканаласці валодаюць беларускай мовай.

На самай справе, згодна з законам Рэспублікі Беларусь ад 26 студзеня 1990 N 3094-XI "Аб мовах у Рэспубліцы Беларусь": "Рэспубліка Беларусь забяспечвае ўсебаковае развіццё і функцыянаванне беларускай і рускай моў ва ўсіх сферах грамадскага жыцця. Грамадзянне маюць права карыстацца нацыянальнай мовай і выбіраць мову зносін." Паколькі ні ў адным нарматыўна-прававым акце Рэспублікі Беларусь не назначана, што ў банкаўскай сферы абслугоўванне кліента павінна ажыццяўляцца на беларускай мове, то ААТ "Белінвестбанк" выбраў іншую дзяржавную мову - рускую - мовай зносін з кліентамі.

Па пытанні выкарыстанні на плацёжнай картцы імі і познішча трывалыніка на беларускай мове інфармуем наступнае: у планах развицця ААТ "Белінвестбанк" у плацёжнай сістэме БЕЛКАРТ прыдугледжваецца поўны пераход на мікропрацэсарных ко-бэйджавых карткі БЕЛКАРТ-Maestro па меры вычэрпвання наяўных нарыхтовак картак БЕЛКАРТ-СТАНДАРТ з магнітнай паласой. Такім чынам, улічваючы спецыфіку ко-бэйджавага прадукту БЕЛКАРТ-Maestro і правілы міжнароднай аплатнай сістэмы MasterCard International, друк імі і познішча трывалыніка на іх будзе ажыццяўляцца на англійскай мове.

Звяртаем Вашу ўвагу на то, што ў цяперашні час у аўсталяванні ААТ "Белінвестбанк", а менавіта банкаматах, інфакіёсках кліенту пропаноўваецца для ўводу інфармацыі на выбар трох моваў: руская, беларуская і англійская. Выбраўшы самастойна зручную для Вас мову ўводу інфармацыі, Вы зможаце атрымаль випліску, здзейсніць плацёж на выбранай мове.

На маніторах аўсталявання размяшчаецца інфармацыя і рэклама на дзвюх мовах.


Выказываем Вамі пажаданні перасланы ў Дэпартамент работы з насељніцтвам і ў КартЦэнтру.

З павагай

Начальнік цэнтра

Д.С. Власаў.

Беларускіе дзяржаўныя і камунальныя прадпрыемствы	LIDA
Беларускі государственный концерн по нафтэ и химии	БЕЛКАРТ
АДКРЫТАЕ АКЦЫЯНЕРНАЕ ТАВАРЫСТВА «ЛАКАФАРБА» Г. ЛІДА	Беларускіе дзяржаўныя і камунальныя прадпрыемствы
ул. Інтэрн., 71, 231300, г. Ліда, Гродзенская вобл. тэл.: (0154) 52 27 69, факс: 52 24 54. E-mail: lakafarba@lido.by , http://www.lido.by .	АДКРЫТОЕ АКЦЫЯНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЛАКАФАРБА» Г. ЛІДА



Новае выданне


Кніга пра беларускую Беласточчыну

У менскім выдавецтве "Кнігазбор" выйшла з друку кніга Сяргея Чыгрына "Шляхамі Беласточчыны". У сваёй новай кнізе яе аўтар працягвае даследаваць лёсі беларусаў, якія былі родам з Беласточчыны. А таксама жыццёвія дарогі знакамітых асобаў нашай Бацькаўшчыны, якія ў розны час мелі і маюць сёння дачыненне да Беласточкай зямлі.

На словах Сяргея Чыгрына, у новай кнізе аўтар распавядае пра невядомыя раней звесткі пра беларусаў, якія былі родам з Беласточчыны, у прыватнасці, пра Уладыслава Чаржынскага, Анатоля Кунцэвіча, святароў Паўла Лысуху, Пракаповічаў, Мікалая Нядзведскага, грамадскага актыўіста Піліпа Кізевіча і многіх іншых беларусаў.

Змешчаны ў кнізе і рэцензіі на кнігі беларускіх літаратаў і гісторыкаў, якія жывуць у Польшчы.

Барыс БАЛЬ.



Беларускі гурток у "Зялёным раі"

Беларускі гурток, які што чацвер ладзіць магілёўская суполка ТБМ, 16 ліпеня сабраўся на падворку нашага сябра Уладзіміра Пухоўскага - аднаго з самых паспяховых магілёўскіх прадпрымальнікаў, гаспадара раслінага гадавальніка "Зялёны раі".

Спадар Уладзімір правёў эккурсію па сваіх уладаннях - прысядзіў ў тульнім дворыку, дзе заморскія расліны суседнічаюць са звычайнімі соснамі, што засталіся ад сасновага бору, які быў на гэтых месцы. Таксама гаспадар паказаў свае раслінагаўчыя абшары і распавёў пра розныя, як звыклыя так і экзатичныя, дэкаратыўныя расліны, узгадаў гісторыю стварэння свайго экалагічнага бізнесу ды падзяліўся некаторымі сакрэтамі донляду за раслінамі. У "Зялёным раі" кожны аховы можа набыць самыя незвычайнія зялёныя аздабленні для свайго зямельнага надзела альбо дома - ад хатніх кветак да ўжо дарослых дрэваў, ды яшчэ пры гэтым пачытаць што-небудзь пабеларуску на розных прыгожых банерах. Больш за тое, пакупнікі нават можа атрымаць зняжку ці падарунак, калі сам



пагаворыць па-беларуску ды перакладзе некалькі слоў на беларускую мову. Ну а паколькі кожны, хто наведаўся ў гості да гаспадара зялёнага раю гэтым вечарам, добра валодае

роднай мовай, то ўсе атрымалі ў падарунак невялічкага зялёнага сябра.

Алесь Сабалеўскі.

Фота аўтара.

У Глыбокім прайшоў грандыёзны "Вішнёвы фэст"

Штогод у Глыбокім - Вішнёвы фэст, які прыпадае на сезон паспявання вішні. Фэст доўжыцца цэлы тыдзень, але самая актыўная яго частка прыпадае на суботу (сёлета 18 ліпеня). У гэты дзень прыязджжае шмат гасцей, не толькі з суседніх гарадоў і Менска, але, перадусім, з замежжа.

Урачыстасць адкрыцця фэсту пачынаецца ля помніка Глыбоцкай Вішні, потым - святочнае шэсце ад помніка да галоўнай сцэны горад.

Трэба сказаць, што Глыбокае не ўпала тварам у грязь. Госці, сапраўды, прыехалі ў беларускі горад. Уся ўрачыстасць частка - на беларускай мове. Па-рускую выступу-



палі, хіба што, госці, ды кіраўнік раёна Алег Морхат, які заўсёды прамаўляе па-беларуску, але сёння, з-за наплыwu замежных гасцей, выступіў па-руsku.

Было зачытана прыві-

тальнае слова ад Жыгульёўскай

Уладзімір Скрабатун.

Памёр вядомы беларускі архітэктар, рэстаўратар Сяргей Друшчыц

Яму было 74 гады.

Сяргей Друшчыц нарадзіўся ў 1941 годзе ў Пружанах у сям'і беларускіх інтэлігентатаў. Бацька - дырэктар школы, маці - настаўніца. Адзін дзядзька, Васіль Друшчыц, быў прафесарам-гісторыкам, старшынём камісіі Інбелкульту па гісторыі гарадоў. Яго рэпрэсавалі і расстралілі ў 1937 годзе. Другі дзядзька, Уладзімір Друшчыц - вядомы прафесар-палеантолог. Дзяцінства Сяргея Друшчыца праішло ў Бярозе Картузскай. Пасля школы ён абраў прафесію архітэктара.

Сяргей Друшчыц быў адным з заснавальніків рэстаўрацыйнай справы ў Беларусі. Фактычна ён стварыў рэстаўрацыйныя арганізацыі, быў галоўным архітэктарам рэстаўрацыйных майстэрняў. На працягу доўгага часу ўзначальваў вытворчae аўтандынне "Белрестаўрацыя" і інстытут "Белспецпраектрестаўрацыя", у якім працавалі лепшыя спецыялісты Беларусі: архітэктары, канструктары, гісторыкі, масацтвазнаўцы, археолагі. Фактычна пры ім у канцы 1970-х - пачатку 1980-х быў створаны новы кірунак у сферы аховы спадчыны - архітэктурная археалогія, якая дазволіла дасканала праводзіць даследаванні помнікаў архітэктуры і прымаць аргументаваныя, узважаныя праектныя рашэнні па іх рэстаўрацыі, кансервациі, іншых відах работ.

Распавядае начальнік управління па ахове гістарычна-культурнай спадчыны Міністэрства культуры Ігар Чарняўскі:

- Ён з'яўляўся навуковым кіраўніком многіх наявіцкіх аўкектаў: гэта і ратуша, і Слуцкая брама, гэта і касцёл Божага Цела, у якім цяпер выконваюцца работы. Ён быў навуковым кіраўніком працаў у палацы Радзівілаў, і непасрэдна пад ягоным кіраўніцтвам быў выкананы ўвесь комплекс па рэстаўрацыі, рэканструкцыі, прыстасаванні Нясвіжскага замка. Ён шмат працаўаў на гэтым аўкектце. Дапань - і ў восем, і ў дзевяць гадзін вечара яго можна было сустрэць на рыштаваннях, дзе ён тлумачыў рабочымі рэалізацію тых ці іншых праектных рашэнняў. Чалавек цалкам аддаваўся гэтым справам.

Гэта без перабольшання цэлая эпоха ў беларускай рэстаўрацыі. На жаль, такіх людзей, падобных яму па маштабу, на сённяшні дзень і называць нельга.

Архітэктар Вадзім Гліннік зусім маладым архітэктарам прыйшоў у рэстаўрацыйныя майстэрні Міністэрства культуры ў той час, даволі смурны (канец 1970-х - пачатак 1980-х), быў та-



кім асяродкам інтэлектуальнай свабоды, у тым ліку і дзякуючы асабістай пазыцыі тагачаснага дырэктара Сяргея Аляксандравіча Друшчыца. Гэта вельмі прыстойныя чалавек, добры прафесіянал. Мы пачувалі сябе даволі свабодна, пісалі вершы, займаліся любімай справай - выучвалі гісторыю архітэктуры.

Сяргей Друшчыц працаваў да апошняга дня. У аўторак скончыў працу, увечары яшчэ сустракаўся з калегамі ў будынку "Белрестаўрацыі", пагаварыў з калегамі. А ўначы прыйшла сумная навіна.

Архітэктар Аляксандр Канаваленкі знаёмы з Сяргеем Друшчыцам з дзяцінства - у Канаваленкі маці Друшчыца была класнай кіраўніцай:

- Потым так склала ся, што адну прафесію набылі - і ён, і я - архітэктары. І з 1969 года мы разам з ім пачалі працаваць у рэстаўрацыі. Гэта быў год, калі закладалася гэтая справа ў Беларусі. Мы быў маладымі, зусім "зялёнымі" архітэктарамі, разам сталі.

Сяргей Аляксандровіч доўгі час быў генеральным дырэктарам "Белрестаўрацыі". Я перакананы, што ён самы дасведчаны, самы галоўны чалавек у гэтай справе ў Беларусі. Мы рабілі сумесную праекты і з ЮНЕСКА, і з нашымі суседзямі. Сяргей Аляксандровіч вельмі шмат зрабіў у рэстаўрацыі многіх беларускіх замкаў. Галоўныя ягоны аўкект - гэта помнікі архітэктуры ў Нясвіжы. Не гледзячы на тое, што быў ўжо проблемы са здароўем, працягваў працаваць на рэстаўрацыі замка ў Наваградку, дзе павінны быў разгортацца вялікая працы па адрэканні гэтага помніка. Не паспей.. Для мяне гэта вельмі вялікая страта. Гэта чалавек, які мала думаў пра сябе. Ён заўсёды думаў пра справу і пра іншых людзей.

Архітэктар Вадзім Гліннік зусім маладым архітэктарам прыйшоў у рэстаўрацыйныя майстэрні Міністэрства культуры ў 1973 годзе (я, дарэчы, памятаю гэты разгром, калі яшчэ студэнтам быў), майстэрні заставаліся ў Менску адной з нешматлікіх выспачак, дзе людзі размаўлялі па-беларуску падчас працы. І рэстаўратарам ён быў вельмі таленавітым, здольным, шмат аўкектаў зрабіў. Да ягоных рэстаўрацыяў ставілі па-беларуску падчас працы.

Не паспей.. Для мяне гэта вельмі вялікая страта. Гэта чалавек, які мала думаў пра сябе. Ён заўсёды думаў пра справу і пра іншых людзей.

Архітэктар Вадзім Гліннік зусім маладым архітэктарам прыйшоў у рэстаўрацыйныя майстэрні Міністэрства культуры ў 1973 годзе (я, дарэчы, памятаю гэты разгром, калі яшчэ студэнтам быў), майстэрні заставаліся ў Менску адной з нешматлікіх выспачак, дзе людзі размаўлялі па-беларуску падчас працы. І рэстаўратарам ён быў вельмі таленавітым, здольным, шмат аўкектаў зрабіў. Да ягоных рэстаўрацыяў ставілі па-беларуску падчас працы.

Не паспей.. Для мяне гэта вельмі вялікая страта. Гэта чалавек, які мала думаў пра сябе. Ён заўсёды думаў пра справу і пра іншых людзей.

Пахавалі Сяргея Друшчыца на Паўночных могілках.

Справу бацькі працягвае сын - архітэктар Міхail Друшчыц, які працуе ў "Менскграда".

Радыё Свабода.

"Будзьма!"
27 ліпеня (панядзелак)
адбудуцца заняткі гістарычнай школы
з Алегам Трусаўым
"Гісторыя ў падзеях і малюнках"
Пачатак - 18.30.
Румянцева, 13
Уваход вольны.



У гэтым артыкуле вя-
сельле апісаны так, як яно адбы-
ваецца сярод спрадвечнага ту-
тэйшага народу ў самой Лідзе і
яе ваколіцах. Новыя касцель-
ныя распаражджэнні ломяць ве-
кавыя звычай тутэйшага бедна-
га працоўнага люду рымска-
ліцкага вызнання, змушаючы
гэты народ да выканання сакра-
манту шлюбу адзіна ў будныя
дні і такім чынам у значанай
ступені пазбадзяючы настрою
святочнага адпачынку і вядзе
да скарачэння і занядбання ста-
ражытных абраадаў і навінных
вясельных забаваў. Вясельныя
песні да артыкула я запісаў ў
1933-1937 гг. у наступных
папанні: Стасі Шот і Яні Шур-
мей з вёскі Яськаўцы, Юліі
Завалы і Зосі Субач з вёскі Гар-
ні і таксама Ўладзі Зубрык і
Ганны Мацулеўіч з вёскі Цы-
бары - усім ім складаю сардеч-
ную падзяку. З жалем мушу
заўважыць, што тэхнічнае аба-
сталяванне нашай старасвецкай
лідской друкарні, у якой
традыцыйна выходзіць "Лід-
ская Зямля", не дае мажлівасці
дакладна перадаць мову спеваў
і адрыўкаў мовы тутэйших лю-
дзей (аўтар мае на ўвазе што з
дапамогай польскіх лацінскіх
шрыфтоў друкарні, не заўжды
была магчыма адэкватна пера-
даць цудоўную беларускую
мову спеваў, напрыклад не пе-
радаецца "ў". Перакладчык
улічыў гэты момант - Л.Л.)

Вось і мясапуст! І хло-
пец падыходзіць да апошніх
мяжы. І ў сваты ездзіў, і гарэл-
ку піў, і абыў з амбона пра
звовіны рабіў - і ўсё здавалася
як быццам жартам! Ці ж толькі
да адной дзяўчыны залыцаўся?
Ці ж з адной танчыў на вечары-
нах, альбо цалаваў за гумном
на старым пні? Юльку Круг-
лую ў Белагрудзе на Ўшэце
пачаставаў бутэлькай пеннага
квасу, марозівам за 10 грошаў
і ружовым пернікам. У Сту-
дзенцы пад Ваверкай за Ста-
ську Кіжку Вашкевіч, халера,
ударыў хлопца ў лоб жалазя-
кай, ажно костку перабіў (доўга
скавытаў бядак, а зараз дрэнна
чуе на левавіху), але за тое ў
Лідзе за Саладуху (з-за тых
смаргонскіх барапанкі на са-
ракавіны!) Капачкля шахнү
нажам па бруху, але неяк не
цалкам зграбна, бо кішак не да-
стаў, а толькі сала разрезаў (па-
мірлыі за 7 злотых і літр гар-
элкі). Касавская Вікія цалкам
не слушна прычапілася да хло-
пца, хай Пан Бог сведчыць!
Байстручок яе памёр ад скар-
латыны. Шкода толькі, што та-
та хапіў сына за грудзі і пабіў
яго чапялой, як каня, адараў-
шы пры гэтым лацкан пінжака.
Маці ж, заламаўши рукі толькі
енчыла: "Вінцук, не рві адзен-
не!", а сестры, крычучы, ня-
зграбна спрабавалі барапаніць,
абы тата не разарваў новай
крамнай кашулі і з-за ўласную
неасцярожнасць атрымалі ад
бацькі таксама чапялой па
лапах. Рознае было: і добрас, і
злое. Лятаў хлопец і да цудоў-
нага месца пад крыж ў Цвермы,
і на Тройцу ў Крупава, быў
дружбантам ажно на вяслелі ў
Беняконях, а на вечарыне ажно
у Лучках за балотам. Неяк, як
вяртаўся ранкам да дому па
мокрай ад расы канюшыне і

маладым жыце, дык ажно па-
ветра дрыжэла, як пеў:

*Дзе ты, хмелю, зімаваў,
Што не разівіаўся?
Дзе ты, хлопец, начаваў,
Што не разіваўся?*

Зараз субота, заўтра
нядзеля, шлюб і амэн, па-хло-
пцу...

* * *

За тыдзень перад вя-
селлем, у доме маладога нара-
чонага, тата з маці "колошь пар-
сочкі", смайць, разбіраюць і
свежае мяса і сала ўкладаюць ў
шырокую дужую нясолку (не-
шта, накшталт авальнай вя-
лікай кадушки) і засольваюць.
Потым бацькі едуць у горад,
купляюць некалькі дзясяткаў
бутэлек гарэлкі, пару пудоў
белай муки, кіло ці два цукру.
У пятніцу перад вяслелем маці
пячэх хлеб, а ў суботу ранют-
ка - пірагі. Таксама зрання ў
суботу сёстры маладога ідуць
у вёску і просяць сябровак
"прыбраць хату". Хутка ў хату
маладога прыходзяць некалькі,
а часам і з дзясятак, дзяўчут з
вёдрамі, малымі кадушкамі і
мётламі. Сабраўшыся, перад
тым як пачаць працаўцаць, дзяў-
чуты співаюць хорам:

*Прыстань, Божка,
нашаму пачатаку,
Што мы яго
пачынаць людзям.
Пана Бога Збавіцеля,
Найвышнага Стварыцеля,
Што ён стварыў неба і зямлю,
І тых двойга дзетак:
Хлопца сам Богу радзіў,
А дзяўчыну яму судзіў...*

Звычайна, калі маці то-
лькі пачае гэты спеў, дык за-
льеца горкімі слязьмі. Вядо-
ма, гадавала хлопца, карміла,
адзявала, абмывала, а тут пры-
йдзе нейкай іншай ім завало-
дае. Начная зязюля перакуке
дзённую. Потым пачынаеца
пекла: дзяўчуты адсюдаюць ад
сценай лавы, ложкі і куфры, са
сцен здымаютъ абрэзы і ўбран-
не, з усіх кутоў вымітаюць
смецце, якое магло збірацца не-
калькі гадоў, выціраюць чор-
ную павуціну, шаруюць дзве-
ры, вокны, стаły, лавы, выпар-
ваюць гарачай вадой клапоў ў
ложках і падчас работу співа-
юць:

*Пара, маці, жыта жаці,
колас нахіліўся,
Пара сына жсаніці,
бо развалачыўся.
Сядзіць голуб на дубочку,
галубка на вішні,
Скажы, скажы, мой сыночку,
хто табе наймільшы?
Голуб сіні, голуб сіні,
галубка сінейша!
Айцец мілы, маці міла,
дзяўчына мілейша!
Я з матуляй пасваруся,
граху набяруся,
А з дзяўчынаю зэйдуся -
не нагаваруся.*

Пры канцы дзяўчуты
распушчаюць ў цэбры з вадой
крэйду і беляць усю хату -
стол, сцены, печ. Ток у хане

спысяюць жоўтым пяском, а
гірляндамі папяровых кветак
атачаюць абрэзы на сценах і
ўпрыгожваюць імі стол і бэль-
кі "ў покуці". Вясковая хата
становіцца да непазнавальна
чыстай, вясёлай і мілай. Пасля
скончанай працы, бацькі маладо-
гага садзяць дзяўчут за стол
выстаўляюць нейкі неверагодны
пасілак "полудзень" - дзве
ці трэй дужыя місы забеленага
малаком крупніку альбо мака-
роны, кашы гречанай з маслам,
высушаны сыр і свежы пірог,
а часам і па чарцы гарэлкі. Па-
сле "полудню" дзяўчуты вя-
раюцьца дадому:

Пасля заканчэння хат-
най працы, умытыя і прыбра-
ныя дзяўчуты, па-святочнаму
зноў прыходзяць у хату маладо-
гага і прыносяць галінкі зялён-
ай руты і мірту. Дзе дзяўчуты,
там і хлопцы, а за імі прыхо-
дзяць музыкі са скрыпкай і
цимбаламі. Дзяўчуты ўцо з
руты і мірту вянок для маладо-
гага і пры гэтым співаюць:
Надвор'е райска віе.
Сястра брату вянок віе.
Беленькімі ручкамі,
Пярсцёнчакамі з вочкамі.
Ня мы іх вілі, у Вільні купілі.
Вілі, вілі вяночкамі
Беленькімі ручкамі,
Пярсцёнчакамі з вочкамі ...

Калі вянок будзе звіты,
музыкі пачынаюць граць
ваальс, польку, кадрылю, а на-
ват і танга, якое тут танчыц
падобна, як раней танцевалі
"Ляўоніху" - з падскокам:

Ой, да што ж там

за Ляўоніху была,

Што Ляўону вечараці не дала!

Падчас адпачынку му-
зыкаў, дзяўчуты співаюць:
На дварэ зялёны явар паслаўся.
Наш малады

ў дарожаньку прыбраўся.

Насытайця аўса

ў новыя карыты,

Карміця коні ў вялікую дарогу!

А ў той дарозе троі варота:

Першыя варота -

месячык абыдзя,

У другія варота -

сонейка ізыдзя,

У трэція варота -

малады ўедзя,

Месячык абыдзя,

то відненка будзя,

Малады ўедзэ -

мой міленькі будзя.

Альбо:

Ой значны, значны,

хто жсаніца хоча:

Па ночы конік яго рагоча.

Ой значны, значны,

хто любіць руску:

Вытаптаў сцежкі

цяраз пятрашку.

Ой, значны, значны,

хто ажсаніўся,

Як я быў хлопцам -

дзеўкі любілі,

Як ажсаніўся - матыці ня мілы.

Як, як быў хлопцам -

хуська за пасам,

Як ажсаніўся -

смарка пад носам ...

Міхал Шымлялевіч

Пры аказіі ў кампаніі
співаюць і іншыя песні: сва-
вясковая (беларуская - Л.Л.),
руская, польская а і нават і укра-
інськая.

*Пад цэрквай стаяли карэты
Там пышная свадзьба была,
Все гости роскошно одеты,
Невеста как роза цвела ...*

* * *

О там на балоце

вутачка сакоча.

А мой мілы чарнабрывы

пакідаці хocha.

Няхай пакідая, як ён сабе зна,

Чы лепишо, чы горшую

няхай сабе мае ...

* * *

Захор - захары, едуць мазуры.

Едуць, едуць мазурочки,

Вязуць, вязуць два вяночки.

Вянок залаты.

Слук - пук в окенечко

Выйдзі, выйдзі паненечко

дай каню вады ...

Хэй пад гаем, гаем,

Гаем зялёненькім,

Там гарала дзеўчынка

Волікам чарнененькім

* * *

Gdy z kozaki szedl na boje

Hanka moja rzezce:

Po co niesiesz zycie swoje

Pod tureckie miecze?...

Бывае так, што малады



Погляд зблізку і здалёку на трывогію В. Якавенкі "Надлом. Кручинна вековая"

1. Адроджэнне эпапеi



Беларускі пісьменнік і грамадскі дзеяч Васіль Цімафеевіч Якавенка раней быў знамені рускамоўнаму чытчу па кнігах мастацка-публіцыстычнай прозы "Через гаты" (1982), "На что нам жизнь дана" (1991), якія выйшлі ў Маскве ў выдавецтве "Советский писатель", а таксама аповесці "Приручение земли", выдадзенай у "Політиздате" (Масква, 1975).

Васіль Якавенка - адзін з макнейшых публіцыстаў. У свой час ён разам з расійскім пісьменнікам, лаўрэатам Ленінскай прэміі Іванам Васільевым, наладзілі шматдзённае вандраванне па Беларусі. Німала занепакоеная духоўным і культурным згаленнем жыцця ў савецкай вёсцы, яны пільна выучалі сяло. Гэтаму прысвечана дарожная аповесць Васіля Якавенка "Деревенские диспуты", уключаная ў кнігу "На что нам жизнь дана". Але толькі цяпер мы маєм справу з нацыянальным эпапеi.

Трывогія "Пакутны век" стала рэальным мастацкім увасабленнем у жыцці канкрэтна-фенаменалагічнага міodusу сучаснай эпапеi. У ёй узноўлена гісторычнае аблічча беларускага этнасу, паказаны сацыяльны і духоўныя вытокі яго жыццёстайлівасці ў барацьбе за захаванне агульнаеўрапейскіх культурных ісацьцяў.


пейскіх культурных ісацьцяў. Сказанае зусім не перакрэслівае пластычнай, пачуццёвой канкрэтнай мастацкага твора. Тоё ж варта сказаць пра пісцілагічную характеристыстыкі персанажаў - ад селяніна Пятра Рамановіча (Пісарчука) да пана Рамана Скірмунта, ад Вільгельма Кубэ, генеральнага камісара Беларусі, да камкораў Чырвонай Арміі Іллі Аляксенкі і Васіля Вінаградава, ад асветніка і распрацоўшчыка касмічнага паліва Барыса Кіта да дзяржаўных дзеячаў Кірылы Мазурава, Мікіты Хрушчова... Апавяданне вядзеца пранікнёна, з апорай на саціяльны падзеi, факты.

Празаік нарадзіўся на беларускім Палессі і, будучы па першай прафесіі геолагам, не парываў сваіх дум і спадзеяў з прыродай, набіў байкоўскую якасць эколага. Беларусь і Еўропа абавязаны яму тым, што ў 1988 годзе была папярэджана стаціянарнае чарнобыльскае ліхальце даводзіцца і пік творчай актыўнасці літаратаў. Нікто не чакаў, што з тым жа размахам, як у публіцыстыцы, ён дастане поспеху і ў мастацкай прозе.

Узнаўляючы карціны жыцця беларускага этнасу ў не гэтак і аддаленым мінулым і ў наш час, аўтар звязтаеца да разнастайнай тэматыкі, не пазбягаючы і таго, што раней лічылася забароненым. Натуральная прафесія, бескампромісная і нават жорсткая прафесія - галоўна рухальная сіла прозы і публіцыстыкі Васіля Якавенкі. У гэтай сувязі дарэчы прывесці адно з выказванняў Ф. Кафкі: "Кніга павінна быць сякерай, якой рассякаюць змёрзлае мора, што знаходзіцца ўсярэдзіне нас".

У трывогі "Надлом. Кручинна вековая" лірычнае аўтарскае перажыванне падзеяў і іх філософскае асэнсаванне складаюць своеасаблівыя мастацкі маналіт, які валодаемагутным зарадам духоўнай і маральнай энергіі. Пісьменнік, не зважаючы на модныя тэорыі адміністрація рамана, трансфармациі яго жанру ў формы трывогі "новай міфалогіі", у сваім рамане працягвае і развівае традыцыю эпічнага апавядання, што ў філалогіі завешча на ражы. Для яго арганічна не-прымальна гульня з тэхнолагіямі "новага рамана", у якім ледзь пазначаны контур структуры, запоўненай здзекам і катаваннямі, і фактычна адсутнічаюць такія феномены мастацкасці, як хранатоп - адзінства мастацкай прасторы і часу. В. Якавенка ідзе ў рэчышчы традыцый Л. Талстога, У. Рэйманта, Г. Сянкевіча, К. Чорнага, І. Мележа, В. Быкові, узманичуючы пры гэтым сэнсавае значэнне сімвалічнага шэрагу, агалаючы трагічныя сэнсы нядаўнага мінулага і тым самым мабілізуючы патэнцыял інтелектуальнай, духоўнай, ці філософскай мужнасці, гэтак неабходнай сучаснаму чалавеству ў яго пошуках шляху да новай культурнай цывілізацыі.

Аляксей Рагуля,
літаратуразнаўец,
професар
культуралогіі, кандыдат
філалагічных наукаў.



"Надлом. Кручинна вековая", "Нестор-Істория, СПб, 2014

2. Данійл Гранін пра загадку беларусаў і трывогію В. Якавенкі "Надлом. Кручинна вековая"



З Беларуссю ў мяне склаліся цёплія і сяброўскія адносіны, асабліва калі з канца сямідзесятых гадоў мінулага стагоддзі мы разам з пісьменнікам Алемес Адамовічам узяліся за падрыхтоўку да выдання "Блакадны кнігі" пра пакуты і мужнасць, пра любоў і нянявісць, пра смерць і бяссмерце ленінградцаў падчас вайны.

Кніга надрукавана ў 1982 годзе, а перад гэтым Адамовіч закончыў працу над кнігай "Я з вогненнай вёскі..." аб партызанскім руху і цяжкасцях, ах пакутах людзей у акупації. Калі не памыляюся, над сваёй кнігай Адамовіч працаў разам з Янкам Брылём і Уладзімірам Калеснікам. Добрыя людзі, неабыякавыя да трагедыі народа пісьменнікі. А зараз на Беларусі да 70-годдзя Перамогі зноў выдалі "Блакадную кнігі".



Д. Гранін разам з В. Якавенкам і В. Заранковым

З раманам Васіля Якавенкі мяне пазнаміў мецэнат Вячаслаў Адамавіч Заранкоў. Ён матэрыяльна падтрымаваў пераклад і выданне гэтай вялікай працы літарата, калі пераканаўся ў неабходнасці данесці да шырокай чытальцай аўдыторыі думку пісьменніка пра падзеi ў Беларусі напрыканцы 19-га - пачатку і сярэдзіне 20-га стагоддзяў. Кніга раней выдавалася на беларускай мове пад называй "Пакутны век". Аўтар быў майм госцем, у нас адбылася добрая гутарка.

Для мяне беларусы раз - вялікая загадка... Распаў-

ся Савецкі Саюз і вось вам на радасць... Ва ўсіх рэспубліках жыццё рухнула, пайшлі працэсы ломкі, распаду быльых асноў. Крадзяжы, карупцыя, зніжэнне ўзроўню жыцця, розныя канфлікты, бітвы - бязладдзе, а Беларусь трymаеца хоць бы што! Чаму? Дзе адказ на пытанне? Вось пра гэта я і спытаў у Васіля, аўтара беларускага эпапеi. А ён адказвае: "Вас, пэўна, задаволіла б, каб я сказаў, што справа ва ўмельм кіраванні дзяржавай, у моцнай уладзе, у прэзідэнце, які не мяняеца. Але я так не скажу, хация доля ісціны тут і ёсць. Ключавую ролю ў дадзеным выпадку мае спакойныя характеристар, адданасць працоўным традыцыям, менталітэт народа, менталітэт, якім беларусы адрозніваюцца ад іншых народаў і нацыянальна з'арыентаванай дзяржавы".

Я адчуў, што Якавенка - верны паплечнік Алея Адамовіча, у абодвух - не вельмі зручны для афіцыйнай арыентацыі сέсія як у самой Беларусі, так і ў Расіі.

Але яны праўдзівія, сумленны і паказваючы жыццё ў непрычэсаным гісторыкамі выглядзе. Таму кніга будзе цікавая як людзям старэшага пакалення, так і моладзі, якая дапытліва і неабыякава спрабуе разабрацца з гісторычным

сце гісторыі ВКП(б) - КПСС, а ў рэальным жыцці? Мне было вельмі цікава знайсці адказы на гэтыя пытанні ў беларускага аўтара яшчэ і таму, што побач з намі ў другога бліzkага нам народа - украінцаў - ідзе трансфармация грамадскай свядомасці. Гісторыя пераглядаецца, а рускія людзі ў дагоду палітычнай кан'юнктуры з адзінаверных братоў ператвараюцца ў ворагаў. Ці не здарыцца так і ў суседняй Беларусі, куды таксама вецвер пераменаў можа прынесці нацыяналістичнага смесця?

Аўтар трывогі "Над-

лом" не хавае, што пошук ідэнтыфікацыі і шляхі да стварэння сваёй дзяржавы беларусы вялі яшчэ ў эпоху царскай Расіі. Падаючы карціны побыту і жыцця простага люду, пісьменнік паказвае, як няпроста было ацалець беларускаму этнасу ў самым цэнтры єўрапейскага кантынента. Мова, фальклор і культура дапамаглі захаваць, зберагчы свою самабытнасць не гледзячы на іншыя ўзбурэнні. А яшчэ ён усхваляе тое, пра што казаў на нашай сустэрэчы: працавітасць і спакойныя нораў землякоў, неабыякавасць да гісторыі і традыцыйнай продкаў. У гэтых каштоўнасцях ён бачыць гарантую адраджэння Беларусі, магчымасць яе развіцця як нацыянальна з'арыентаванай дзяржавы.

Значная частка трывогі прысвечана падзему Другой сусветнай вайны. Факты, якія там пададзены, не вельмі зручны для афіцыйнай арыентацыі сέсія як у самой Беларусі, так і ў Расіі.

Але яны праўдзівія, сумленны і паказваючы жыццё ў непрычэсаным гісторыкамі выглядзе. Таму кніга будзе цікавая як людзям старэшага пакалення, так і моладзі, якая дапытліва і неабыякава спрабуе разабрацца з гісторычным

багажом. Эта кніга пра цяжкі лёс беларускага народа, але яна і пра нас, расіян, якім таксама карысна будзе глянуць на сваіх самых бліzkіх суседзяў пановому. Хаця б дзеля таго, каб не паўтараць быльых памылак, шанаваць братэрскі адносіны і агульную гісторыю. Я веру, яна знайдзе належны водгук і атрымае высокую адзнаку ў чытачоў.

Данійл Гранін,

пісьменнік,

г. Санкт-Пецярбург.

Пераклада Ядвіга Рай.



Рэцэнзія

Сонечны дэбют гурта "Merada"

"Merada" - "Проста вер", Мн., 2015, "Vigma"

Быў час, калі хвалия цікавасці да рок-творчасці спадріла масу крытэраў пошуку навінак на музычных развалих, дзе нават недасведчаны меламан лёгка знаходзіў знакамітыя бэнды на дысках "Бітлоў", "Цэпелінаў", "Ролінгаў"... Ну а крытэрыі дасведчанага пошуку быў яшчэ шырэйшыя: "А што гэта ты набыў нешта невядомое?" - пытае неяк мяне хлопец у краме, калі я купіў фірменны дыск гурта "The Firm". Адказваю проста: "Гурт насамрэч невядомы, але гітарыст тут цэпелінаўскі Джымі Пэйдж, бубнара Крыса Слезыда ўсе чулі ў "Manfred Mann's Earth Band" і "Uriah Heep", вакаліст Пол Роджэрс запомніўся ў "Free" і "Bad Company"..." - "Далей не трэба, пайду і сабе вазьму". Была эпоха агульных радасці, калі захапленне расцявалася, як вірус, гартуючы пакаленне рок-меламанаў, якіх цягнула і да якасці слухання - на апаратуры hi-fi ці hi-end. Цяпер наўрад ці хто назаве сапраўдных мега-куміраў, таму на вокладкі ў крамах нават няма каму паглядзець, а ў інтэрнэце знаёмства з песнямі падобнае на мітусню бамжоў на звалцы, дзе ўсё, як кажуць, "прыблізна адной якасці". У Беларусі дайшло да камп'ютарных самарэзай "найвялікшых" зорак, якіх і ў фірмовыя выглядзы ніхто не бярэ. Але нехта ж выдае фірмовыя навінкі? Менскі гурт "Merada" для шырокай публікі рэальна пакуль невядомае імя, але ж неяк прымусіў фірму "Vigma" заніца не камп'ютарным рамесніцтвам, а сур'ёзным заводскім тыражаваннем. І я раскажу вам як.

Лідара калектыва Сты-

ва Крамэр я ведаю з рагантых 80-х, калі ўздымаўся першыя зоркі нацыянальнага року ў Беларусі. Вы іх ведаеце: "Мроя" і "Бонда". Акурат жа Стыў (тады Сева) асмеліўся напісаць ПЕРШЫ маштабны артыкул пра "Мрою" ў газете "Чырвоная змена" ("МРОВА" і яе вытокі), а ў "Бонды" ён вучыўся гукарэжысуры. Як сапраўднага фана, яго пускаў пасядзіць за пультам сам Алеся Клаўс Белізкі.

Потым пара дзясяткай гадоў эміграцыі, дзе ён нарэшце купіў свой першы фірменны "Gibson" (дома практикавацца даводзілася ці на балгарскай гітары, ці на пераробленай "Фарманце"). Задавальнення і ўласблення творчых ідэй ("рок на роднай мове") ўсё адно не было ні тут, ні там, хоць практика студыйнай і канцэртнай працы ТАМ стала шыройшай. Дый на ўласную студыю ўдалось зарабіць менавіта там, але яго мімаволі цягнула дамоў, бо памятаў Скарынава "нават пітушки щануць гнёзды свае". Чаргавае віртанне на мяжы стагодзін спадріла нават студыйны роліз ягонага гурта "Бава" на сур'ёзным CD-трыбюце паэта-грамадоўца Сяргея Новіка-Пяюна "Дні лятуць" (100 гадоў яму было ў



2006-м). Твор сімвалічна называўся "Праз акіян", было нават некалькі презентацыйных канцэртаў цэлай праграмы, але жыццё нібы пераконвала: "Тут і песні роднай не пачуш". Хоць "Бава" аказалася праектам больш плённым за першы (ці прыгадае хто гурт "Юрась Братчык"?), але ён зноў з'язджаў туды, дзе родная песня не стане перашкодай у творчым лёссе - у Краіну Эмігрантаў.

Прауда, удалечыні ад дому ён праявіў думца пра Беларусь. Асабліва, пасля гібелі сына ў аўтакатастрофе, і пяці гадоў таму ён здолеў зноў вірнуцца сюды, каб заснаваць дыхтоўна абсталіваную студыю "Everest-Media", дзе мелі гонар запісіцца ўжо і "Дзенцоў", і "J-Mорс", і "Naka". А яшчэ ён знайшоў тут новую спадарожніцу жыцця - слявачку Аню, якая і стала таксама Крамэр. Спярша выступалі з каверамі класічнага блузу і кантры пад назвай "Steve Cramer Band", але ўжо ад 2013-га ў розных інтэрнэт-і радыё-плебісцыях пачалі мільгачы уласнай беларускамоўнай хіты праекту з філософскім назовам "Merada". Філософія ў тым, каб адчуваць меру быць сучасным і авангардным без здрады сваёй сутнасці.

І вось "Merada" выдае альбом "Проста вер". Некалі мы выбіралі ў краме навінкі паводле актуальнага стылю, паводле зорнага статусу. Але цяпер няма актуальнага стылю для ўсіх: ёсць рэп-тусня, ёсць метал-фаны, панкі, а што ж чакаць ад гурта "Merada", які выдаў сур'ёзны дэбютны альбом, за пісаны ў студыі амерыканскага ўзроўню? Скарыстаюцца другім крытэрам: ці можа пакі-

нуць расчараванні альбом, дзе на бубнах у песні "Дзень народзінаў вясны" грае знакаміты металер Аляксей Золатаў ("Diva Enema"), а папытавы студыны клавішнік Кастансь Гарачы сеў за арган у "Срэбным анёле", ну а на губным гармоніку грае сам Ігар Варашкевіч ("Крама"), сябар Стыва яшчэ з "Бонды" (сл. песню "Адзіны ты"):

У мяне быў адзіны ты,
адзіны ты.
Я цябе ў чужых вачах
шукаю зноў.
Неба глядзіць на нас
блакітным сном.
У мяне быў адзіны ты,
ды я ўжо адна...

Тэксты піша вакалістка Анна Крамэр, таму пазітыўны настрой a-la femme вытрыманы ідэальна ў атмасферы пазітыўнай сумесі блузу, кантры і фольку ад гарставанага блюз-рокера Стыва (на кантры ён падсеў толькі ў ЗША). Ён грае і на гітарах розных тыпаў, і на мандоліне, і на перкусії. Дый увогуле ў складзе гурта барагаты інструментальны кантынгент: асноўны бубнік Іван Махновіч, асноўны клавішнік Уладзімір Міхновіч, басіст Валеры Дасюковіч, сола-гітара Генадзій Дульчэўскага. Фрагментарна гучаша акардэн, скрыпка, конгі. Гэткі класічны мелодык-рок-бэнд, дзе вакал грае адметную ролю аўтэнтычнага інструме-

трымачца найвышэйшых крытэраў якасці таго, што сам робіш. Вечны вандрунік па свеце Стыў Крамэр, як і славуты Адысей, цар Ітакі, знайшоў шуканае менавіта дома. І ве-рыць у тое, што праста "трэба рабіць", як казаў вялікі "Paryzone".

Цяпер пералік стыляў мала што гаворыць, але паверце, зачароўваючы творы, якія будзяць рэальную настальгію па часе віртуозных гітарыстаў, дасціпных і непадобных адзін да аднаго вакалістаў, па часе пошуку НОВЫХ рыфаў, НОВЫХ гукаў з сучасных і класічных інструментau.


Каб усё гэта ацаніць, адчуць, трэба быць наслуханым самай рознай музыкай: і наша "Бонда", і брытанскі "Led Zeppelin", і амерыканскі Джымі Хендрыкс... Гартаванае ў Амерыках ды Брытаніях майстэрства Стыва выяўляе гэта на беларускім матэрыяле. *Дзе рака бяжыць*

*сірод узгоркаў,
Дзе лес шуміць і кіча яр,
Жыве народ Зямлёю Продкаў,
Бароніць іх спакой Ваяр.*

Колькі ён шукаў вакалістаў для праекту "Бава", на-ват мяне вучыў спевам дзеля праекту "Юрась Братчык", а Бог даў яму спадарожніцу Аню, з якой ствараюць мудрый і вабныя балады. Мо мінула мода на глыбокія песні, але ці маркоўціўся Джо Кокер, захапіўшы свет блюз-рокам у час зусім іншай моды (метал, панк, хардкор). Маўляў, не сачы за модай, а ствараў яе сам, але больш якасна за папярэднікай. Менавіта так і навучыўся Стыў

Жадаеш добрага настрою і якаснага кайфу ў лайфе, дык слухай настраўную баладу "Ваяр Святла" (мой кумір), "Дзень народзінаў вясны", "Рака кахання", "Вядзьмак", "Цянгнік", "Адзіны ты", "Бывай", "Проста вер" (было б радыё, быў бы прома-хіт для ўсіх), "Няхай вандруе любоў", "Срэбны анёл" (шкада, не ўвайшла ў альбом створаная яшчэ з святай памяці Змітром Сідаровичам песня "Шыбуе дзядзька

Жадаеш добрага настрою і якаснага кайфу ў лайфе, дык слухай настраўную баладу "Ваяр Святла" (мой кумір), "Дзень народзінаў вясны", "Рака кахання", "Вядзьмак", "Цянгнік", "Адзіны ты", "Бывай", "Проста вер" (было б радыё, быў бы прома-хіт для ўсіх), "Няхай вандруе любоў", "Срэбны анёл" (шкада, не ўвайшла ў альбом створаная яшчэ з святай памяці Змітром Сідаровичам песня "Шыбуе дзядзька



Рэдактар Станіслаў Вацлававіч Суднік

Рэдакцыйная калегія:

Алена Анісім, Юрась Бабіч, Юля Бажок,
Марыя Баравік, Вінцук Вячорка, Аляксей Карпенка,
Эла Оліна, Ігар Пракаповіч, Аляксей Пяткевіч,
Станіслав Суднік, Павел Сцяцко, Алег Трусаў,
Дзяніс Тушынскі, Аляксей Шалахоўскі.
<http://naszaslowa.by/> <http://pawet.net/>
<http://kamunikat.org/> <http://tbt-mova.by/>
<http://nashaslova.mns.by/>

Аўтары цалкам адказныя за падбор і дакладнасць прыведзенай інформацыі

Газета надрукавана ў Лідскай друкарні.

231300, г. Ліда, вул. Ленінскай, 23.

Выдавец: Установа інфармацыі "Выдавецкі дом ТБМ".

Газета падпісана да друку 20.07.2015 г. у 17.00. Замова № 2339.

Аб'ём 2 друкаваныя аркушы. Наклад 2000 асобнікай.

Падпісны індэкс: 63865.

Кошт падпіскі: 1 мес.- 8750 руб., 3 мес.- 26250 руб.

Кошт у розніцы: па дамоўленасці.

Заснавальнік:
ТБМ імя Францішка Скарыны.

Пасведчанне аб регістрацыі № 908 ад
18 снежня 2009 г. выдадзена Міністэрствам
інфармацыі Рэспублікі Беларусь.

Адрас рэдакцыі:
231293, Лідскі р-н, в. Даўгіна.
Адрас для паштовых адпраўленняў:
231282, г. Ліда-2, п/с 7.

E-mail: naszaslowa@tut.by



работа. Ягоныя песні маюць салідны ройтынг у Польшчы, Расіі, Украіне, а ў Беларусі праства няма радыё для беларускіх песень ("Как я ненавижу этот язык!", - кажуць мясцовыя радыё-дыджэі). Але "Merada" праства верыць, што не ўсё так дрэнна, як здаецца. Галоўнае,

ў Вільню"). У іх ты пачуеш ўсё, што колісь любіў - "Песні", "Beatles", "Led Zepelin", "Мрою", "Бонду", родны дом, сонца, чыстае неба над галавой і... "Merada". Проста вер!

Вітаўт

МАРТЫНЕНКА,

музычны крытык.